

Наталля Шашэнка



Вядучы бібліограф  
Нацыянальной бібліятэкі  
Беларусі

Кацярына Варанько



Вядучы бібліограф  
Нацыянальной бібліятэкі  
Беларусі

## Магілёў – культурная столица Беларусі і СНД 2013 года



На беразе Дняпра, на высокім плато, раскінуўся адзін са старажытных гарадоў Беларусі – Магілёў. У розныя гістарычныя перыяды ён становіўся цэнтрам культурнага і палітычнага жыцця дзяржавы, а таксама быў месцам сутыкнення чалавечых інтарэсаў і канфліктаў – рэлігійных, міждзяржаўных, нацыянальных. Ён зведаў багацце і веліч, войны і разбурэнні, уздым і заняпад, але, нягледзячы ні на што, захаваў своеасаблівасць, якая вартая памяці і ўшанавання.

У сувязі з атрыманнем горадам ганаровага статусу культурнай століцы Беларусі і СНД 2013 г. на працягу года будуць рэалізаваны многія творчыя праекты: канцэрты, святы мастацтваў, выстаўкі, конкурсы. Магілёў наведаюць прафесійныя танцевальныя, музычныя, харэаграфічныя калектывы.

### Гісторыя горада

Магілёў мае багатую і сладкую гісторыю. Аб уznікненні яго назвы і даце заснавання існуе шмат розных легенд і паданняў, якія ў наш час змешчаны ў шматлікіх выданнях аб старажытным і вечна маладым

горадзе на Дняпры. Ён адносіцца да ліку гарадоў, што будаваліся і развіваліся вакол умацаванага замка. Паводле адной з легенд заснаванне Магілёва звязана з імем князя Льва Данілавіча Могія (Могій Леў – Магутны Леў), які быццам быў 1267 г. пабудаваў замак у сутоках рэк Дубровенка і Дняпро. Народнае паданне звязвае назну горада з імем асілка Машэкі, над магілай якога быў насыпаны вялікі курган, названы «Магіла Льва». Археалагічныя даследаванні сведчаць, што тэрыторыя Магілёва была заселена яшчэ ў раннім жалезным веку (V ст.). У пісьмовых крыніцах ён упершыню згадваецца ў «Спісе рускіх гарадоў далёкіх і блізкіх» (канец XIV ст.) сярод кіеўскіх гарадоў.

Пачынаючы з XIV ст. Магілёў уваходзіў у склад Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). У 1561 г. яму было дадзена права на войтаўства – гарадское самакіраванне. Дзякуючы каралю Рэчы Паспалітай і вялікаму князю літоўскаму Стэфану Баторью ў 1577 г. горад атрымаў магдэбургскае права і герб (на блакітным полі – мураваная вежа з надпісам «Печать места Могилевского»).

# Культурная столица Беларусь – 2013

Магілёў часта становіўся арэнай баявых дзеянняў у час войнаў Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ (асабліва ў Лівенскую вайну 1558–1583 гг.). У канцы XVI – XVIII ст. ва ўмовах Рэфармацыі і Контррэфармацыі горад з'яўляўся буйнейшым цэнтрам беларускага праваслаўя. Апаліла тэрыторыю Магілёўшчыны і Паўночная вайна 1700–1721 гг. Усходнія землі Беларусі сталі асноўным тэатрам ваеных дзеянняў. Праз Магілёў праходзілі руская і шведская арміі. У гэты час горад наведаў Пётр I. Пераломным момантам вайны стала цяжкая і кровапралітная бітва каля в. Лясной.

У выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. Магілёў увайшоў у склад Расійскай Імперыі. Быў вызначаны цэнтрам Магілёўскай губерні, у 1772–1775 гг. – Магілёўскай правінцыі, у 1778–1796 гг. – Магілёўскага намесніцтва. У 1781 г. горад атрымаў новы герб (выява конніка на чырвоным полі, у верхній частцы – двухгаловы арол). Пасля адмены прыгоннага права ў 1861 г. паскорылася развіццё Магілёва, ажывіліся прамысловасць і гандаль.

У гады Першай сусветнай вайны Магілёўская губерня была на ваенным становішчы. У Магілёве ў гэты час размяшчалася Стайка Вярхонага галоўнакамандуючага рускай арміяй цара Мікалая II. Тут, у штабе Стайкі, апошні расійскі цар сустракаўся з прадстаўнікамі Антанты ў 1915 г. У 1919 г. Магілёў стаў павятовым цэнтрам Гомельскай губерні РСФСР. З сакавіка 1924 г. горад увайшоў у склад БССР, з ліпеня 1924 г. ён цэнтр Магілёўскай акругі і Магілёўскага раёна, з 1938 г. – цэнтр Магілёўскай вобласці.

Трагічную старонку ў шматвяковы летапіс горада ўпісала Вялікая Айчынная вайна. У яе пачатку было створана народнае апалчэнне, якое разам з часцямі Чырвонай Арміі ўдзельнічала ў абароне горада. Асабліва кровапралітныя байі разгарнуліся на Буйніцкім полі. У горадзе дзейнічала патрыятычнае падполле. Магілёў вызвалены 28 чэрвеня 1944 г. войскамі 2-га Беларускага фронту ў ходзе Магілёўскай аперацыі 1944 г. За мужнасць і герайзм, прайўленыя жыхарамі горада ў час Вялікай Айчыннай вайны, і за поспехі, дасягнутыя ў гаспадарча-культурным будаўніцтве, Магілёў узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені.

У пачатку трэцяга тысячагоддзя Магілёў – горад абласнога падпарадкавання, адміністрацыйны, эканамічны і буйны індустрыяльны цэнтр Беларусі і вобласці. Ён мае свае афіцыйныя сімвалы: герб і флаг, якія зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 3 студзеня 2005 г.

Жыццё горада асвятляеца на старонках газет «Могилевская правда», «Магілёўскія ведамасці», «Зямля і людзі», «Вечерний Могилев», «Могилевские епархиальные ведомости» і інш.

## Архітэктурнае аблічча Магілёва

У архітэктурнай спадчыне Магілёва скрыжоўваюцца старажытнарускія і заходненароўсікія традыцыі. Разам з тым у архітэктуры горада найбольш поўна прайвіліся нацыянальныя асаблівасці. У XVII–XVIII стст. сфарміравалася магілёўская школа дойлідства. Сярод збудаванняў гэтага часу вылучаліся Магілёўскі Богаяўленскі манастыр, Магілёўскі фарны касцёл і калегіум езуітаў, Мікольская, Успенская і Пакроўская цэркви. Адным з уцалелых помнікаў архітэктуры «магілёўскага барока» з'яўляецца Мікольская царква, узвядзеная на месцы драўлянай у 1669–1672 гг. Інтэр'ер упрыгожаны фрэскамі

XVII–XIX стст. Мікольская царква – характэрны прыклад дойлідства, у якім прайвіліся канструктыўна-планіровачныя архітэктурна-дэкаратыўныя рэгіянальныя асаблівасці як у вонкавым абліччы храма, так і інтэр'еры. Побач з ёй пабудавана ў 1798 г. Ануфрыеўская, якая з'яўляеца цёплай (зімнай) царквой. Таксама захаваліся касцёл Св. Станіслава, з каштоўнымі фрэскамі ў інтэр'еры; былы архірэйскі палац, з параднымі варотамі, ажурнай металічнай агароджай, які ўзведзены па праекце віленскага архітэктара Я. Глаубіца, у 1785–1795 гг. быў рэзідэнцыяй архіепіската Г. Каніскага і дапаўнене спіс каштоўных рэлігійных забудоў. У XVIII – пачатку XIX ст. абарончыя ўмацаванні, што стацілі сваё значэнне і перашкаджалі далейшаму развіццю горада, былі разбураны. На месцы старажытных валоў узнікалі новыя плошчы, скверы, бульвары. Архітэктура горада гэтага перыяду развівалася пад творчым уздзеяннем рускіх архітэктараў. Па праектах вядомых рускіх дойлідаў М.А. Львова і В.П. Стасава быў створаны выдатны ансамбль Саборнай плошчы. Архітэктурае аблічча цэнтральнай часткі горада вызначалі культавыя, жылыя і адміністрацыйныя будынкі Магілёўскага Спаскага манастыра, Магілёўскай духоўнай семінарыі, Магілёўскага касцёла кармелітаў, Магілёўскага касцёла і кляштара бернардзінцаў, Магілёўскай мужчынскай гімназіі і інш. Пры ўездзе ў горад на месцы драўляных былі збудаваны мураваныя брамы. У XVIII–XIX стст. Магілёў быў знакаміты сядзібай «Піленберг», адным з лепшых прыкладаў садова-паркавага мастацтва таго часу, што знаходзілася на ўскраіне горада. Яна не збераглася, уцалелі рэшткі падмуркаў, часткова захаваўся парк. На планіровачную структуру Магілёва канца XIX – пачатку XX ст. значны ўплыў зрабіла будаўніцтва чыгункі. Была ўтворана Прывакзальная плошча з кампазіцыйным цэнтрам – будынкам Магілёўскага чыгуначнага вакзала, што з'яўляеца помнікам архітэктуры позняга класіцызму. Велічны будынак гарадскога тэатра, з чырвонай цэглы, у якім цяпер – Магілёўскі абласны драматычны тэатр, пабудаваны ў псеўдарускім стылі па праекце архітэктара П. Камбурава на сродкі гараджан. Пазней сфарміравалася Тэатральная плошча. У гэты перыяд узведзены будынкі Магілёўскага банка, Магілёўскага губернскага праўлення, Магілёўскага настаўніцкага інстытута, Магілёўскага жаночага епархіяльнага вучылішча, Магілёўскай жаночай гімназіі і інш.

У 1936–1939 гг. распрацаваны першы генеральны план рэканструкцыі Магілёва. Створаны новы адміністрацыйна-грамадскі цэнтр – плошча імя Леніна, будаўніцтва якой у асноўным было завершана ў 1938–1940 гг. У Вялікую Айчынную вайну горад панёс велізарныя страты: разбураны буйнейшыя прамысловыя, жылыя, грамадскія збудаванні, а таксама лепшыя помнікі архітэктуры XVII–XVIII стст. Адраджэнне горада вялося згодна з генеральным планам, распрацаваным у Белдзяржпраекце ў 1947–1950 гг. Прамысловы патэнцыял горада патрабаваў распрацоўкі новага генеральнага плана, які быў складзены ў 1967–1970 гг. Шэраг станоўчых асаблівасцей мае генеральны план, зацверджаны ў 2003 г. Магілёў ператварыўся ў горад рацыянальнай комплекснай арганізацыі вытворчых і жылых раёнаў, сеткі культурна-бытавых установ, транспарту, створаны найлепшыя ўмовы для працы, побыту і адпачынку жыхароў і гасцей. Сучасны горад з яго будынкамі, пабудовамі, планіровачнай струк-

# **Культурная столица Беларусь – 2013**

турай, ландшафтамі і культурным слоем з'яўляецца ўнікальны гістарычны тэрыторыяй.

## **Асвета і адукацыя ў Магілёве**

Магілёу здаўна быў цэнтрам асветы. Значную ролю ў пашырэнні адукацыі ў Беларусі адыграла Магілёўская брацкая друкарня, у якой С. Собаль выдаў «Буквар» (1636), «Псалтыр» (1637), «Тастамент» (1638). Яркай старонкай у развіцці асветніцтва і педагогічнай адукацыі на Магілёўшчыне з'яўляецца дзеянасьць архіепіскапа Г. Каніскага. Ад створанай архіепіскапам духоўнай семінарыі працягнуўся гістарычны ланцужок да педагогічных курсаў пры дырэкцыі народнага вучылішча, гімназіі, рэальнага вучылішча, жаночага пансіёна. Іх дзеянасьць, а таксама і рост адукацыйных запатрабаванняў грамадства склалі рэальный перадумовы для арганізацыі ў Магілёве ў пачатку XX ст. прафесійной падрыхтоўкі спецыялістаў. Кожная з навучальных установ горада праішла ўласны шлях развіцця, але іх аб'ядноўвае непарыўная сувязь з лепшымі традыцыямі сусветнай навукі. Сучасны Магілёу мае развітую сетку ўстанов навукі і адукацыі: інстытуты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, навукова-даследчыя і проектныя арганізацыі, вышэйшыя, сярэднія спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя навучальныя ўстановы, ліцэі, гімназіі, агульнаадукацыйныя школы, дашкольныя дзіцячыя ўстановы і інш.

## **Культурная палітра горада**

Прытрымліваючыся сваіх славутых традыцый, Магілёу заўёды быў і застаецца высокаразвітым цэнтрам не толькі асветы, адукацыі, але і культуры, духоўнасці. У горадзе дзейнічаюць тэатры (драматычны і лялечны), абласныя музеі (краязнаўчы і мастацкі), кінатэатры, гарадскія бібліятэкі, школы мастацтваў, палацы, дамы культуры і клубы. Штогод Магілёу становіца цэнтрам буйных міжнародных акций: у ім праходзяць Міжнародны фестываль духоўнай музыки «Магутны Божа», Міжнародны музычны фестываль «Залаты шлягер», Міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка», Міжнародны пленэр па жывапісе імя В.К. Бялыніцкага-Бірулі, Міжнародны пленэр па скульптуры ў камені «Каменная казка». Традыцыйна праводзяцца Дзень горада, калядныя, велікодныя і асення кірмашы, народныя святы, гарадскія конкурсы і фестывалі самадзейнай творчасці і інш. Кожнае з гэтых мерапрыемстваў пакідае свой прыметны след у памяці магіляўчан і гасцей горада. Асноўным у фестывальным жыцці Магілёва і вобласці з'яўляецца Міжнародны музычны фестываль «Залаты шлягер», які быў упершыню арганізаваны ў 1995 г. Кожны год у лістападзе ён збірае лепшых эстрадных выканаўцаў з розных краін. Не менш гучную славу гораду прыносіць Міжнародны фестываль духоўнай музыки «Магутны Божа», што праводзіцца з 1993 г. З 1989 г. дзейнічае створаны па ініцыятыве аддзела культуры Магілёўскага гарвыканкама камерны хор, вядомы з 1998 г. як Магілёўская гарадская капэла. Вясёлым святам для дзяцей і дарослых становіца Міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка». Кожны году верасні ў горад з'яжджаюцца мультыплікатары з многіх краін і кіназалы Магілёва запаўняюцца юнымі гледачамі. З 2006 г. Магілёўскі абласны драматычны тэатр выступае арганізатарам першага Міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму «M.art.кантакт», што стаў значнай падзеяй у культурным жыцці горада і рэспублікі. Кожную вясну на тыдзень абласны цэнтр становіца маладзёжнай тэатральнай сталіцай Беларусі.

Своеасаблівымі цэнтрамі духоўнай культуры, захавальнікамі вечнасці з'яўляюцца музеі, якія размешчаны на тэрыторыі горада. Музейная справа бярэ свой пачатак з 1867 г., калі быў заснованы Магілёўскі губернскі музей (зара Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р. Раманава). Гісторыя, археалогія, этнографія і прырода краю знайшли свой адбітак у экспазіцыях, якія складаюць адметны цэласны комплекс. Пачаткам фарміравання калекцыі Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя П.В. Масленікава з'явілася перадача яму Магілёўскім абласным краязнаўчым музеем імя Е.Р. Раманава 83 твораў жывапісу, графікі і прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Вялікую каштоўнасць уяўляе калекцыя старажытнага беларускага мастацтва XVII–XIX стст. Пры яе камплектаванні асаблівая ўвага ўдзялялася работам беларускай школы іканапісу. З 1992 г. вядзеца работа па ўзбагачэнні экспазіцыі Музея гісторыі Магілёва. У яго залах наведвальнікі знаёміца з мінулым горада, могуць убачыць цікавыя калекцыі старажытных ікон і кніг. Намаганнямі супрацоўнікаў музея арганізуюцца выстаўкі, выдаюцца кнігі і каталогі, захоўваюцца, рэстаўрыруюцца і пропагандуюцца прадметы дауніны і творы мастацтва, якія даносяць да нас багатую гісторыка-культурную спадчыну Магілёўшчыны і Беларусі.

## **Магілёў турыстычны**

Кожны горад мае сваю гісторыю і адметнае аблічча. Здаўна прывабліваў падарожнікаў старажытны горад на Дняпры – Магілёу. І сёння дакрануцца да яго велічай гісторыі імкнуща многія. Для знаёмства з Магілёвам распрацаваны турыстычныя маршруты «Памятныя месцы горада Магілёва», «Магілёу – апошняя рэзідэнцыя расійскага імператара Мікалая II», «Храмы Магілёва», «Салдатамі былі ўсе», «Беларуская этнографічная вёска XIX ст.», «Запаветныя сцежкі», а таксама горад уключаны і ў такія маршруты, як «Горад на Бярэзіне», «Па старажытнай зямлі Магілёўскай», «Малая радзіма», «Зямля крывічоў», «Зямля, дзе я жыву» і інш. Каб можна было, не спяшаючыся, праісці і палюбавацца помнікамі гісторыі і культуры, што захаваліся ў горадзе, некалькі вуліц зрабілі пешаходнымі. Адной з адметнасцей Магілёва з'яўляецца Плошча Зорак, дзе на каменных плітах увекавечаны імёны ганаровых грамадзян горада. Падняўшыся на назіральную пляцоўку гарадской ратушы, можна убачыць старажытны і ў той жа час сучасны горад, які не адно стагоддзе пакарае людзей сваёй прыгажосцю.

Сёння Магілёу займае дастойнае месца сярод вядучых гарадоў краіны, Еўропы і свету. Раскрыць старонкі жыцця горада-легенды, адчуць подых мінулых стагоддзяў і рытм сённяшняга часу дапаможа матэрыял штомесячнага бібліяграфічнага выдання Нацыянальной бібліятэкі Беларусі «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку» (Дадатак да бюлетэня, 2013, № 3).

## **Summary**

Multidimensional information on Mogilyov which is declared the cultural capital of Belarus and the CIS of 2013 is presented in article.